

## **СКАЖЫ ІНАКШ, СКАЖЫ НААДВАРОТ**

**(Азнаямленне з сіонімамі і антонімамі)**

Важнымі відамі семантычных адносін паміж словамі з'яўляюцца сіанімія і антанімія. Сіонімы – гэта слова, якія абазначаюць адно паняцце, але адрозніваюцца адценнямі значэння або стылістычнай афарбоўкай. Як правіла, сіонімы належаць да адной часціны мовы і выступаюць як узаемазамяняльныя элементы выказвання. Галоўная функцыя сіонімаў – удакладняць паняцці, харектарызуваць асобы, прадметы, з'явы найбольш поўна, з розных бакоў. Правільны выбор адзіна патрэбнага і адзіна магчымага для пэўнага кантэксту сіоніма – аснова дакладнай, выразнай і вобразнай мовы.

Найважнейшая прымета сіонімаў – тое, што ўсе яны маюць пэўнае агульнае значэнне, але кожнае слова сіанімічнага рада выражает розныя сэнсавыя адценні значэння. Напрыклад, агульнае значэнне “рухацца” выражаетца словамі *ісці*, *трусиць*, *дыбаць*, *сунуцца*, але ў кожнага з гэтых слоў – сваё сэнсавае адценне. Такія сіонімы называюцца семантычнымі.

Вылучаюцца таксама стылістычныя сіонімы, якія адрозніваюцца толькі стылістычнай афарбоўкай. У гэтым выпадку тое ці іншае слова вызначаецца

як стылістичны сіонім у параўнанні з адпаведным стылістична нейтральным словам. Так, слова *памыліца* выступае як нейтральнае, а стылістичнымі сіонімамі да яго з'яўляюцца гутарковы слова *прамахнуцца*, *спатыкнуцца*, *збіцца* і інш.

Аднак найбольш ужывальнымі ў сучаснай беларускай мове з'яўляюцца сіонімы, якія адрозніваюцца адначасова і значэннем, і стылістичнай афарбоўкай. Гэта семантычна-стылістичныя сіонімы. Напрыклад, *хадзіць* – нейтральнае слова, а сіонім *иілындаць* мае як адценне значэння (хадзіць абы-дзе), так і стылістичнае адрозненне (гэта гутарковае слова).

Антонімы – пары слоў з супастаўляльным значэннем. Яны выражаюць паняцці, якія належаць да аднаго рада з'ў аб'ектыўнай рэчаіснасці (*гаварыць* – *маўчаць*, *салодкі* – *горкі*, *халодны* – *гарачы*). Традыцыйныя антонімы, ужытыя з прымым значэннем, спалучаюцца з аднымі і тымі словамі (*высокі* – *нізкі*, *ранішні* – *вячэрні* і да т. п.). Мнагазначныя ж слова могуць утвараць розныя антанімічныя пары (*сыroe надвор’е* – *цёплае надвор’е*, *сыroe яйка* – *варанае яйка*).

Сіонімы узбагачаюць мову сэнсава, эмацыйнальна, стылёва. Яны дапамагаюць перадаць самыя тонкія адценні думкі, ярка, вобразна ахарактарызаць прадмет або з'яву. Умелое выкарыстанне антонімаў таксама пашырае выяўленчыя магчымасці мовы, таму ў слоўнікавай рабоце як частцы

агульнага педагогічнага працэсу развіцця маўлення дашкольнікаў і малодшых школьнікаў ставіцца задача азнаямлення іх з сінанімічнымі і антанімічнымі адносінамі паміж словамі (без ужывання тэрмінаў).

Згодна з праграмай, дзеці вучацца падбіраць сінонімы да словазвучэнняў (машина *iдзе* – *едзе*, хлопчык *iдзе* – *крочыць*) складаць сказы са словамі сінанімічнага рада (*вялікі*, *велізарны*, *велічэзны*), падбіраць сінонімы і антонімы да сітуацыі (“Хлопчык ніяк не мог рашиць задачу. Якая гэта была задача? А як сказаць наадварот?”). Выкананне падобных заданняў садзейнічае актывізацыі слоўніка, а таксама развіццю ў дзяцей разумення сэнсу слова, фарміраванню здольнасці адбору слоў. У выніку дзеці авалодваюць уменнямі выкарыстоўваць антонімы і сінонімы ў адпаведнасці з рознымі ўмовамі камунікацыі, з рознымі адценнямі і формамі выражэння думкі.

### **Знайдзі патрэбнае слова**

**Мэта:** знаёміць дзяцей са словамі, процілеглымі па значэнні (антонімамі).

**Матэрыял:** мяч.

## Змест

Педагог прапануе дзецям паслухаць верш Ул. Данько “Рака і ручаёк”:

Ручайку гаварыла рака:

– Ты – *вузкі, шырокая – я,*

Ты – *мелкі, глыбокая – я!*

Аднаго не сказала рака –

Што яна пачалась з ручайка.

– Якая рака? (*Шырокая.*) А ручаёк? (*Вузкі.*) Рака глыбокая, а ручаёк?

(*Мелкі.*) Што яшчэ можна сказаць пра раку? Рака доўгая, а ручаёк? (*Кароткі.*)

– Паслухайце, якія слова мы з вамі назвалі: шырокая, а як сказаць наадварот? (*Вузкая.*) Глыбокая, а наадварот? (*Мелкая.*) Доўгая, а наадварот? (*Кароткая.*) Мы з вамі назвалі слова, процілеглыя па сэнсу.

– Пагуляем у гульню “**Скажы наадварот**”. Дапамажыце знайсці процілеглыя па сэнсе слова ў вершы. Адказваць будзе той, каму я кіну мяч:

Нам з табой

Прыйшоў чарод

Згуляць ў гульню

“Наадварот”.

Я скажу *высока,*

А ты адкажаш ... (*нізка*).

Я скажу *далёка*,  
А ты адкажаш ... (*блізка*).

*Баязлівец* – я скажу,  
Адкажаш ты ... (*храбрэц*).  
Цяпер *пачатак* я скажу –  
Ну, адкажы... (*канец*).

*Д. Чыардзі*

(У час чытання верша педагог кідае мяч то аднаму, то другому дзіцяці, якое і падбірае патрэбнае слова.)

– Цяпер вы самі прыдумайце слова, процілеглыя па сэнсу.

### **Знайдзі словы, процілеглыя па сэнсу**

**Мэта:** выдзяляць на слых слова, процілеглыя па сэнсу (антонімы).

### **Змест**

Педагог чытае дзецям вершы і загадкі, у якіх трэба знайсці слова, процілеглыя па сэнсе.

### **Сняжынка**

Упала сняжынка

На шчочку Ірынкі –

Адразу ж растала,

Слязінкаю стала.

*Смяецца Ірынка,*

*Плача сняжынка.*

*A. Кобец-Філімонава*

**Загадкі**

*Брат сястру даганяе,*

*Сятра ад брата ўцякае. (Дзень і нач.)*

*B. Вітка*

Нараадзіўся

Сярод градкі,

Быў шурпаты —

Вырас гладкі,

І ляжыць пад кустом

Дагары

Крывым хвастом. (*Агурок.*)

*H. Гілевіч*

І дзень ішоў, і нач ішоў,

А з месца нават не сышоў. (*Гадзіннік.*)

Спачатку падае,

Пасля ўстае.

Пасля гасцінцы раздае. (*Даждж.*)

*В. Жуковіч*

Заўсёды, летам і зімой,

Мае іголачкі са мной.

Галінак у мяне багата.

Зімой прыходжу к вам на свята. (*Елка  
навагодняя.*)

*В. Жуковіч.*

Летам шэранькі, а зімой беленькі. (*Заяц.*)

Зімою хаваюся, вясною з'яўляюся, летам весялюся, восенню спаць  
кладуся. (*Рака.*)

## **Які настрої?**

**Мэта:** знаёміць дзяцей са словамі, блізкімі па значэнні (сінонімамі); вучыць супастаўляць іх са словамі, процілеглымі па значэнні; падбіраць эпітэты; распазнаваць эмацыянальны стан чалавека.

**Матэрыял:** малюнкі з выявамі тварыкаў-масак, што адлюстроўваюць розныя эмацыянальныя станы: здзіўленне, радасць, сум, злосць і інш.\*

### **Змест**

Педагог просіць дзяцей успомніць, як можна па знешнім выглядзе адрозніць напалоханага чалавека ад здзіўленага, вясёлага ад сумнага, злога ад добра. (*Адказы дзяцей.*) Ён выстаўляе на дошцы малюнкі з выявамі тварыкаў-масак і просіць вызначыць настрой чалавека (і паказаць адпаведны малюнак) у такіх сітуацыях, як, напрыклад, захварэла мама, падарылі шчаня, разбілася талерка, дзеці пабіліся, у пакой заляцела птушка, лъе моцны дождж, з раніцы свеціць сонейка.

Педагог прапануе дзецям паслухаць вершык В. Жуковіча:

Добрым настроем,

Усмешкай сустрэнь

---

\* Гл. у кн.: Развитие речи и творчества дошкольников / Под ред. О. С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2001.  
Приложение 1.

Ясны, бязвоблачны

Сонечны дзень.

– Які дзень мы сустракаем добрым настроем? (*Ясны, бязвоблачны, сонечны.*) Бачыце, якія слова можна сказаць пра *сонечны дзень*: ясны, бязвоблачны. Што значыць бязвоблачны? (*Адказы дзяцей.*) Ні воблачкі, ні хмаркі не закрываюць сонейка, таму гэты дзень ясны. Сонейка яскрава свециць, таму такі дзень можна назваць ... (*яркім, яскравым*). Сонечка свециць ласкова, таму дзень можна назваць ... (*ласкавым*). Як назавем надвор'е ў такі дзень? (*Добрае.*) Калі надвор'е добрае, дзень можна назваць *пагодным*.

– А вось яшчэ радкі з верша:

А рунь на полі зелянене,

Звініць *празрысты ясны дзень*.

*B. Матэвуشاў*

– Якое яшчэ слова падабраў паэт пра ясны дзень? Чаму дзень названы празрыстым? (*Меркаванні дзяцей.*) Так, паветра празрыстае, бо няма ні дажджу, ні туману, і таму далёка-далёка відаць.

– Вось колькі падобных па значэнні слоў мы падабралі пра сонечны дзень: ясны ... Дзеці працягваюць рад сінонімаў, дадаюць да іх свае: вясёлы, блакітны, радасны, добры, несумны і інш.

– Як вы думаеце, такі дзень цёплы ці халодны? (*Адказы дзяцей.*)

Сонечны дзень можа быць і зімой, і летам. Калі сонечны дзень летам, пра яго скажам ... (*летні, цёплы* сонечны дзень), а калі зімой ... (*зімні, марозны, халодны* сонечны дзень).

– А калі дзень не сонечны, то ён які? Як сказаць наадварот? (*Дажджлівы, пахмурны, туманны, імглісты, змрочны...*)

– Якім настроем сустракаем такі дзень? (*Меркаванні дзяцей.*) Зразумела, зусім не абавязкова мець дрэнны настрой у пахмурны дзень. Ад чаго залежыць наш добры настрой?

### **Знайдзі словы, блізкія па сэнсе**

**Мэта:** выдзяляць у вершах на слых словы, блізкія па сэнсу (сінонімы).

### **Змест**

Педагог чытае дзецям вершы і загадкі, у якіх трэба знайсці слова, блізкія па сэнсу:

*Шолах, шорах,*

*Дуб шуміць,*

*Лісце шэпча,*

*Шалясціць.*

*A. Дзеружынскі*

Нішто не ляцела,  
Нішто не спужала,  
А ўся затрымцела,  
А ўся задрыжала. (*Асіна.*)

### **Шалтай-Балтай**

Шалтай-Балтай

Па вёсцы блукаў,

Шалтай-Балтай

Работу шукаў.

Цэлы дзень шукаў,

Не згуляў ні мінuty.

*Змарнеў, схуднеў*

I праспаў сем сутак.

*I. Муравейка*

Май урачысты,

Май пераможны –

Самы *квяцісты*,

Самы *прыгожы*.

*Ю. Свірка*

Па страсе і па градзе,

*Сцежскамі, дарожскамі*

Хмара шэрая паўзе

Дожджавымі ножкамі.

**Хто ўважлівы?**

**Мэта:** выдзяляць у прыказках і прымаўках на слых слова, процілеглыя па сэнсу (антонімы).

**Матэрыял:** прыказкі і прымаўкі, у змест якіх уваходзяць антонімы.

### **Змест**

Педагог пытается, якія прыказкі ведаюць дзеци, а потым прапануе паслухаць прыказкі, якія ён ведае, і знайсці ў іх слова з процілеглым значэннем.

– Зараз мы паглядзім, хто з вас уважлівы і хутка знайдзе процілеглыя па сэнсу словаи.

*Прыкладны набор прыказак і прымавак.*

*Сем разоў адмер, адзін раз адрэж.*

*Менш гавары, больш пачуеш.*

*Многа робіць языком, ды мала рукамі.*

*Сваё хваліць, а чужое пад плот валіць.*

*Праца чалавека корміць, а лянома порціць.*

*Які пачатак, такі і канчатак.*

*Добраму ўсюды добра, а кепскому кепска.*

*Малы жук, а вялікі гук.*

*Каб не было пуста, трэба сеяць густа.*

*Дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянома – пуста.*

*Зіма на лета працуе, а лета на зіму.*

*Сон на заўтра адкладзі, а справу сёння давядзі.*

*На свята думай пра будзень, а ўлетку пра зіму.*

*Ад малой іскры вялікі пажар бывае.*

*Лягчэй зламаць, чым наладзіць.*

*Добрую траву людзі сеюць, а дрэнная сама расце.*

*Старая адзежка беражэ новую.*

Госця па адзежцы *сустракаюць*, а па разуму *праважаюць*.

Лепей *жартаваць*, чым *гараваць*.

Дождж *намачыў*, а сонейка *высушыць*.

Як *гукнеш*, так і *адгукнецца*.

*Заўвага.* Пасля таго як дзееці назавуць антонімы ў той або іншай прыказцы, карысна абмеркаваць з імі яе змест. Напрыклад, задаць пытанні тыпу *Як ты разумееш выраз «многа рабіць языком»?* (*Многа гаворыць, рассказываць пра тое, што ўмееш рабіць.*) Якім іншымі словамі можна сказаць, што чалавек многа гаворыць? (*Балбоча, стракоча.*) Як можна назваць чалавека, які многа гаворыць, балбоча? (*Балбатун.*) А што азначае выраз “Праца чалавека корміць”? (*Трэба добра напрацаваць, каб вырасціць ураджай, або зарабіць грошы і што-небудзь купіць – прадукты ці патрэбныя рэчы.*)

## Калачыкі

**Мэта:** паглыбляць разуменне значэнняў слоў; актывізаваць сінонімы і антонімы ў маўленні; развіваць маўленне-доказ.

## Змест

Педагог чытае забаўлянку-небыліцу:

Пякла баба калачы

У халодненькай пячы.

І як раз ляцеў камар

І калачыкі пакраў.

– Ці можна пячы калачы ў халодненькай пячы? А ў якой? Што азначае слова *халодны*? (*Нізкай тэмпературы*.) Што можа быць халодным? (*Вечер, зямля, лёд, вада, абед, камень...*)

– Што азначае слова *гарачы*? (*Высокай тэмпературы, балюча дакрануцца*.) Што можа быць гарачым? (Вечер, зямля, вада, абед, камень, агонь, чай ...) Амаль усё можа быць халодным ці гарачым. Толькі некаторыя рэчы могуць быць толькі халоднымі або толькі гарачымі. Ці можа быць гарачым лёд? Ці можа быць халодным агонь? Успомніце падобныя рэчы.

– Што зрабіў камар ў вершыку? Камар лёгкі ці цяжкі? А калачыкі? Ці мог камар пакрасці калачыкі? А што значыць *лёгкі*? (Маленькі па вазе.) Хто яшчэ можа быць лёгкім? (Пчала, дзіця, муха, кацяня.) Што можа быць лёгкім? (Паветра, хустка, вата, маленькі кошык, паперка, снеданне, мароз, задача...)

– Што значыць лёгкая паперка? (*Свабодныя адказы дзяцей*.)

- Што значыць лёгкі мароз? (*Слабы, не ічыпле за ішокі...*)
- Што значыць лёгкая задача? (*Няцяжская, яе можна хутка рашыць...*)
- А што азначае слова *цяжскі*? (*Мае вялікую вагу.*) Што можна назваць цяжкім? (*Сумку, чамадан, канапу, дарогу, дзень, задачу...*)

## **Як ён завеща?**

### *Занятак 1*

**Мэта:** надалей звяртаць увагу дзяцей на наміナルную ролю слова; падбіраць блізкія па значэнні слова для абазначэння чалавека ў адпаведнасці з яго схільнасцямі, а таксама антонімы да названых слоў.

**Матэрыял:** мяч.

### **Змест**

Педагог гаворыць дзесям, што будзе чытаць урыўкі з верша Вольгі Іпатавай пра хлопчыка, а тыя будуць прыдумваць мянушкі гэтаму хлопчыку:

Як ён завеща

Гэты хлапчук?

Не хоча памыць ён

Ні шыі, ні рук?

– Як можна назваць такога хлопчыка? (*Неахайны, мурзаты, мурза.*)

Цукеркі і цацкі

Сабе ён грабе

Нікога не любіць,

А толькі сябе.

– Як назавем такога хлопчыка? (*Скнара, скваны, прагны.*)

Сяброў ён не мае,

Кніжкі ірве.

А што не па ім –

Як бычок зараве.

– “Сяброў ён не мае”, значыць, гэты хлопчык які? (*Недружалюбны.*)

“Кніжкі ірве.” Што можна сказаць пра такога хлопчыка? (*Неакуратны, неахайны.*) “А што не па ім, як бычок зараве”. – зусім для хлопчыка

непрыгожыя паводзіны. Як назавем такога хлопчыка? (*Плакса, равун.*)

– Паслушаем пра гэтага хлопчыка далей:

Затупае ножкамі,

Вырвецца з рук.

Ці ведаеш, як той

Завецца хлапчук?

– Ён не толькі плача, а яшчэ і нагамі тупае, вырываецца. Як жа завещца такі хлапчук? (*Непаслухмяны, упарты.*)

– Мы падабралі шмат слоў пра хлопчыка. Давайце пагуляем: я буду называць слова, якім мы назвалі хлопчыка, а вы ў адказ успомніце слова, падобныя па значэнні не толькі на тыя, што мы называлі, але і на іншыя.

Педагог кідае мяч аднаму з дзяцей і называе слова: *мурза, неахайны, скнара, недружалюбны, неакуратны, плакса, непаслухмяны*. Дзіця ловіць мяч, называе сіонім і вяртае мяч назад.

Дзеці загадваюць загадкі адно аднаму: не называючы якасць хлопчыка, апісваюць яе словамі або паказваюць яго харктар жэстамі.

– Ці падабаецца нам такі хлопчык? Давайце лепей назавем “прыемныя” слова пра розных дзяцей. Для гэтага пагуляем у *гульню* “*Скажы наадваром*”. Педагог называе адмоўныя якасці, а дзеци ў адказ – станоўчыя: *мурза – чысциюля, скнара – ичодры, недружалюбны – сардэчны, спагадлівы, неахайны – акуратны, плакса – вясёлы, упарты – паслухмяны, недружалюбны – сардэчны, спагадліввы*.

## Як ён завещца?

### Занятак 2

**Мэта:** тлумачыць сэнс слова, падбіраць блізкія па значэнні слова для абавязання чалавека ў адпаведнасці з яго схільнасцямі, а таксама антонімы да названых слоў.

### **Змест**

Педагог гаворыць дзецям, што ў паэта Міколы Чарняўскага ёсьць верш, які называецца “Насупа”.

– Як вы думаеце, хто такі насупа? (*Адказы дзецей.*) Каб дакладна даведацца, паслушаем верш “Насупа”:

Насупіўся насупа

Насуперак усім,

Нібы заснуў

Над супам,

Нібы знямог зусім.

Ніколі не ўсміхнецца,

На ўсіх як сыч глядзіць.

Шыпіць, бубніць,

Злуецца –

Яму не дагадзіць.

– Дык хто такі насупа? Як ён насупіўся, пакажыце. (*Дзеци паказваюць міміку насупленага чалавека.*)

– Успомнім, як у вершы гаворыцца пра насупу: “ніколі не ўсміхнецца”.

Значыць, як можна сказаць пра такога чалавека, які ён? (*Сумны, злы, нешчаслівы...*) Далей пра насупу гаворыцца: “шыпіць, бубніць, злуецца – яму не дагадзіць”. Як яшчэ можна назваць такога чалавека? (*Бубніла, бурчун, злюка, пераборлівы, капрызны, наравісты...*)

– Давайце пераўтворым гэтага насупу ў добрага хлопчыка. Для гэтага назавем слова, процілеглыя па значэнні: сумны – ... (*вясёлы*), злы – ... (*добры*), нешчаслівы – удачлівы, радасны, бурчун – весялун, капрызны – спагадлівы і да т. п.

– А вось другі верш. Яго напісаў Уладзімір Паўлаў, А называеца верш “Неслух”. Каго можна назваць неслухам? (*Адказы дзяцей.*) Паслухаем вершык:

Што яму ні загадай,

Ён крычыць штосілы:

– Ай!

А як дзеляць каравай,

Зноў крычыць штосілы:

– Даі!

– Як бачыше, гэты хлопчык не проста неслух, а яшчэ ... “А як дзеляць каравай, зноў крычыць штосілы: дай!”. Як назавем такога хлопчыка? (*Скваны, скнара, прагны*). А як сказаць наадварот? (*Шчодры, добры.*)

– Пра якіх дзяцей расказвае ў сваім вершы Тадзіяна Кляшторная?

Паслушайце:

Ехалі дзееці аднойчы ў трамваі,  
Месцы дарослым яны ўступалі,  
Дапамагалі сыходзіць старым.

– Добрыя дзееці, –  
Казалі ўсе ім.

– Ці падабаюцца вам такія дзееці? Якія яны? (*Добрыя.*) Як яшчэ пра іх сказаць? (*Ветлівія, клапатлівія, старанныя*).

### Знайдзі слова, падобныя па значэнні

**Мэта:** вылучаць у прыказках і прымаўках на слых слова, падобныя па значэнні.

**Матэрыял:** прыказкі і прымаўкі, у змест якіх уваходзяць сінонімы.

**Змест**

Педагог нагадвае дзецям адну ці болей прыказак, якія змяшчаюць сінонімы, напрыклад Дарагая тая *хатка*, дзе радзіла мяне матка.

Пытаеца, пра што гаворыцца ў гэтай прыказцы, як дзеці яе разумеюць.

(*Родны дом – самае дарагое месца для кожнага, дзе б чалавек ні быў, ён заўсёды імкненцца дамоў.*) Інакш можна сказаць: “Усюды добра, а *дома лепей*”.

Дарослы просіць вызначыць словаў ў гэтых прыказках, якія падобныя па сваім значэнні.

#### *Прыкладны набор прыказак і прымавак*

Не так дораг абед, як дораг *прывет*.

Даражэй не снеданне, а *прывітанне*.

На *чужыне* і камар загіне.

У *чужым краі* толькі вецер зжаліцца.

На *чужой старане* і на печы холадна.

*Гультаю* ўсё цяжка.

*Лянівай* кабыле і хвост мяшае.

Кот на печку – *сцюжса* на двор.

Беражы нос у вялікі *мароз*.

*Работа* і корміць, і поіць.

*Справа* майстра баіцца.

*Праца* нікога не ганьбіць.

*Віхуры* і *мяцелі* ў лютым налящелі.

Не *гуляй* з агнём.

Хто *играе* з агнём, дайграецца да попелу.

Блізка да *бяды* ходзіш – на *ліха* натрапіш.